

# УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ У СТАЛІЦЫ МАНГОЛІІ

УЛАН-БАТАР. (ТАСС). 26 лістапада ў Доме ўрада адбылося сунесене Урачысцас пасяджэнне Цэнтральнага Камітэта Мангольскай Народна-Рэвалюцыйнай партыі і Вялікага народнага хурула МНР, прысвяченне 50-годдзю трачыя з'езда МНРП і абавічэння Мангольскай Народнай Рэспублікі.

Сточы, бурнымі працяглымі апала-  
дыментамі, воклічамі «Ура!», «Друж-

ба» сустэрэлі прысутнымі ў зале Гене-  
ральны сакратар ЦК КПСС Л. І. Брэжнэв, Удзельнікі пасяджэння  
сустэрэлі яго бурнымі, працяглымі ап-  
ладыментамі. Раздаўца здраўцы  
ў гонар КПСС і МНРП, непарушнай  
мангола-санецкай дружбы.

Таварыш Л. І. Брэжнэв уручы та-  
варышу Ю. Цэдзінбалу прывітальнай  
пісмі Цэнтральнага Камітэта КПСС.  
Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР  
і Савецкага ўрада мангольскім кіраў-  
нікам у сувязі з 50-годдзем трачыя  
з'езда МНРП і 50-гадавінай абавічэні-  
я Мангольскай Народнай Рэспублікі.

З дакладам «Паўека па шляху сацы-  
ялізму» выступіў ўпэла сустэрэлі пры-  
сутнымі таварыш Ю. Цэдзінбал.

Затым з прамоваю выступіў Гене-

ральны сакратар ЦК КПСС таварыш  
Л. І. Брэжнэв. Удзельнікі пасяджэння  
сустэрэлі яго бурнымі, працяглымі ап-  
ладыментамі. Раздаўца здраўцы  
ў гонар КПСС і МНРП, непарушнай  
мангола-санецкай дружбы.

Таварыш Л. І. Брэжнэв уручы та-  
варышу Ю. Цэдзінбалу прывітальнай  
пісмі Цэнтральнага Камітэта КПСС.  
Прэзідыму Вярхоўнага Савета СССР  
і Савецкага ўрада мангольскім кіраў-  
нікам у сувязі з 50-годдзем трачыя  
з'езда МНРП і 50-гадавінай абавічэні-  
я Мангольскай Народнай Рэспублікі.

Таварыш Ю. Цэдзінбал пад бурнымі  
ааваці прысутных уручы Генераль-

3 25-ГА ЛІСТАПАДА —  
УСЕСАЮЗНЫ МЕСЯЧНІК  
ЗДАЧЫ НОРМ ГПА

## КОМПЛЕКС ЗДАРОЎЯ

Важная асаблівасць сучаснага грамадства, звязанага з бурнымі тэхнічнымі прагрэсамі, з'яўляецца памяшанне сірэдніх фізічных нагрузкі і рухомасці чалавека, што прыводзіць да гіпадынаміі, г. зи. маларухомасці. За ўйнай баскрайдэцію слова гіпадынамія захоўваецца і атрафія мышчаў, і памяшанне ёмістасці лёгкіх, і пераход у рабоче сэрце. Альшыка пры пад'еме на лесвіцы, хуткіе стамленні, галавакруже-  
нне — усё гэта вынік гіпадынаміі, недахону руху.

У сувязі з гэтым важная ахова здароўя роля належыць фізкультуры і спорту, у прыватнасці, новаму, глыбокаму прадуманаму комплексу ГПА. Гэты комплекс — своеасаблівая праграма нарамалізацыі фізічнай актыўнасці і аздараўлення широкіх мас насельніцтва. ГПА — гэта фізічная культура для ўсіх нас.

Акадэмік Акадэміі медыцынскіх наукаў СССР А. Пакроўскі лічыць, што фізічнае культура, у аснове якой ляжыць комплекс ГПА, у спалучэнні з прынцыпамі рацыянальнага харчавання, гігіенічнай працы і адпачынку з'яўляецца магутным фактарам, садзейнічаючым захаванню больш маладога бязлагічнага ўзросту для кожнага чалавека.

Былыні бадзёрым, падцягнутым, жыццерадным, працялівым дапамагае комплекс ГПА і для супрацоўнікаў нашага ўніверсітэта. Так, лабарант кафедры фізічнага выхавання Аляксандар Іванавіч Рыбко ў свае 53 гады што-  
дзённа прафыгае па трох кілеметрах. Ен круглы год купаеца з Сожы, з'яўляецца членам секцыі загартоўвання і зімовага плавання воста-  
ху ўсею больш дзеянію гадоў. І не выпадкова на рэспубліканскіх слаборніцтвах па мінагар'ю ГПА ён быў першым у сваёй узроставай групе.

Мы прыклад яркі прыклад захавання бязлагічнага ўзросту.

Многі з нас могуць браці рабу-  
ненне і на былога рэктара ўнівер-  
сітэта, цяпер віц-прэзідэнта Ака-  
дэміі наукаў БССР акаадэміка У. А.  
Белага, які ў свой час адным з першых у Гомелі вышаў на здачу норм ГПА. Уладзімір Аляксандровіч з'яўляецца паддэравіў тую думку, што спалучэнне разумавання працы з дзірзюйкай фізічнай нагрузкі не перашкоджае, а толькі дапамагае ў наўковай работе.

Памятайце: голубымі у комп-  
лексе ГПА павінна быць яго па-  
сяддэніасць. Ен у пэўнай ступені  
павінен стаць часткай нашай пад-  
рхтоўкі да працоўнай працы, элементам нашага адпачынку і бытуту.

Нельзя забываць і пра тое, што, рыхтуючыся да здачы норм ГПА, чалавек развівае ў сабе та-  
кія жыццёвіе неабходнія якасці, якія  
мі этанікіраваны, сіла волі,  
настойлівасці. Акрамя гэтага вы-  
працоўваючыя каштоўныя фі-  
зічныя якасці: сіла, хуткасць,  
сprint, выносливасць, смеласць.

Умение плаваць, страліць, ари-  
саваць на мясцовасці ў часі  
находа, веданне асноўнай грама-  
дзянскай абароне — усё гэта  
мае неперадачынне прыкладное.

Таварышы! Хто яшчэ не здаў норм комплексу ГПА, вас чакаю-  
ць спортзалы, стадыёны, басейны,  
ціры. А спецыялісты фізічнага выхавання ўніверсітэта зася-  
ды гатовы прыйсці да вас на да-  
дарожку.

ПРАЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА  
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 35 (207) Субота, 30 лістапада 1974 года.

Газета заснавана ў верасні  
1969 года. Выходзіць  
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

## ВЕЧАР ПРАЦОЎНАЙ СЛАВЫ



Выдатнікі вучобы, актыўныя грамадскія працы заўсёды ка-  
ристылі аўтарытэтам у студэнцкім асроддзі. А цяпер з вялі-  
кай пашанай мы адносімся і да тых, хто сваёй старанай працы  
вызначаеца ў трэцім семестры на вялікай камсамольскіх  
будоўлях, на меліярацыі беларускага Палесся, на сельскагаспа-  
дарчых работах.

У нашым універсітэце стала традыцыйкі штогод праводзіцца ве-  
чары працоўнай славы, на якіх падводзяцца вынікі працоўнага  
семестра, ушаноўваючы пераможцы сацыялістычнага спа-  
борніцтва.

Вечар і 23 лістапада актавую залу ГДУ запоўнілі тыя, хто мі-  
нула лета правеў у будаўніцтве. А байцам СБА было каля ся-  
місот студэнтаў. Прыйшлі на вечар і многія актыўныя камса-  
мольскі і прафсаюзныя арганізацыі, прадстаўнікі рэктарату,  
парткома, дэканата.

Прыслыты з увагай праслушаў даклад сакратара камітэта камсамола Т. Ільянковай, на якім яна падвіла і прапаніла відзвігу на  
вучобныя работы 29 студэнціх будаўнічых атрадаў ўніверсітэта, якія працавалі ў чацвёртым, візантыйским годзе піяцігодкі на  
самых разнастайных участках і ўнеслі дастойны ўклад у ажы-  
ціўленне величнай праграмы камуністычнага будаўніцтва.

Універсітэцкімі атрадамі сёлета было «дасвоена 1 мільён 284,5

тысічы рублёў капіталадаўлданіяў» — значна больш, чым пра-  
дугледжвалася заключанымі дагаварамі. Паказчыкі мог бы быць  
яшчэ вышыншым, каб не асобыні недахоны, дапушчаныя ў часі  
працоўнага перыяду. Каб на наступным яны не паўтараліся, на  
іх быў звернута асаблівасць.

На вечары выступілі камандыры і камісары лепшых атрадаў, якія падзяліліся вонкімі сваёй работы. У Басак расказаў як  
іх атрад «Універсал» першым у распісці пасліхова працаў-  
на-забойскім методу. В. Сіськоў падзяліўся ўражаніямі, якія  
засталіся пасля працы інтэрната «Дружба» на замілі братані  
Чэхаславакіі. З увагай былі выслуханы таксама выступленія  
камандыра атрада «Белаг» В. Салега, камісара атрада «Іскра»  
Г. Рашал, камісара абласнога штаба зводнага студэнцкага бу-  
даўнічага атрада В. Драпэзы.

На вечары вялікай групе камандыраў, камісараў, байцоў,  
лепшымі атрадамі быў чарчаны Ганаровыя граматы і памятныя  
падарункі за высокія вытворчыя паказчыкі, актыўную ваяні-  
стэртыстычную і культурна-масовую работу. Іх уручылі ўзнага-  
родаўкімі сакратаром парткома У. В. Казлоў, сакратаром камітэта  
камсамола Т. Ільянкова, намеснік старшыні камітэта ДТСААФ  
Р. С. Мільчаніка.

Вечар працоўнай славы закончыўся канцэртам.

На эдынку: Аляксандар Новікай і Т. Лакіза з меҳмата, М. Бор-  
дак з эканамічнага факультета, якія атрымалі на вечары пра-  
цоўнай славы ўзнагароды.

Фота А. Рудчанкі.

наму сакратару ЦК КПСС таварышу Л. І. Брэжнэву Залатую Зорку Ганаро-  
вага грамадзяніні Мангольскай Народнай Рэспублікі і Грамату Вялікага народнага хурула МНР аб пры-  
свяенні яму высокага звання «Ганаро-  
вага грамадзяніні Мангольскай Народнай Рэспублікі».

За вялікія заслугі на ўмацаванні і  
развіціі дружбы і супрацоўніцтва па-  
меж народоў Мангольскай Народнай Рэспублікі і СССР Указам Прэзідымума  
Вярхоўнага Савета СССР таварышу  
мангола-санецкай дружбы ўзнага-  
родаўкіні Дружбы народоў.

## УРУЧАНЫ УЗНАГАРОДЫ

Нядайна споўнілася 50 гадоў  
праэктору па наўковай работе  
прафесару М. В. Навучы-  
целю і загадчыку кафедры  
рускай і беларускай моў пра-  
фесару У. В. Анічніку.

У сувязі з юбілем, за плён-  
ную наўку-педагагічную і  
грамадскую дзеянасць прафе-  
сару М. В. Навучыцеля ўзнага-  
родаўкіні Ганаровай граматай  
Вярхоўнага Савета БССР, а  
прафесару У. В. Анічніку — Га-  
норовай граматай абкома КПБ  
і беларускай дэпутату працоў-  
ных.

22 лістапада на агульнау-  
ніверсітэцкай нарадзе Ганаровыя  
граматы ўручы юбілярам за-  
гадчыкамі аддзела наўкі і наў-  
чальных установаў абкома КПБ Ф. Р. Забродскі.

## НА АГУЛЬНАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ ВЫТВОРЧАЙ НАРАДЗЕ

# ЗАДАЧЫ ВАЖНЫЯ, НАДЗЁННЫЯ

Як мы паведамлялі ўжо, на мінулым тыдні ў пятніцу адбы-  
лася агульнау-ніверсітэцкая вытворчая нарада, удзельнікі

якой заслухаў і амбэркаўвалі даклад праэктора па вучбайнай  
рабоце дэканта Д. А. ЛЯВОНЧАНКІ «Вынікі работы 1973 —  
1974 наўчальчайнага года і задачы ўніверсітэта ў новых нау-  
чальных годзе».

У работе нарады прынялі ўдзел загадчыкі аддзела наўкі і наў-  
чальных установаў абкома КПБ Ф. Р. ЗАБРОДСКІ і ин-  
структар гэтага аддзела У. І. ЧАЙКУН.

У сёняшнім нумары газеты мы змяшаем пераказ даклада  
Д. А. Лявончанкі і вытрымкі з выступлення.

**ВЫКОНАЮЧЫ** рашэнні  
XXIV з'езда КПСС, паста-  
нову ЦК КПСС і Савета Мі-  
ністраў СССР «Аб мерах па да-  
лешнім ўдасканаліванні вышын-  
шай адукацыі ў краіне» (1972 г.)  
Пленума ЦК КПСС, рэктарат,  
партыйны камітэт, дэканаты, ка-  
федры, піярвічныя партыйныя,  
камсамольскі і прафсаюзныя ар-  
ганізацыі, увесь наўгародкі ўнівер-  
сітэта, — пацягнуў даклад Д. А. Ля-  
вончанкі, — правляў вялікую рабо-  
ту вышыншай адукацыі. За п'ять га-  
дou існавання ГДУ мінулы на-  
вучальны год, быў годам, калі  
поўнісіася па ўсіх формах наўчані-  
я ажыццёўлены перад з педи-  
стычнікі на ўніверсітэцкіх ву-  
чебных планах і праграмы. За гэты  
гаткі тэрмін ўніверсітэт пера-  
творыўся ў буйны вучэбны і наў-  
кавы цэнтр беларускага Палесся

вук, дзяцніцтва. У той час мелася  
каля 60 вакансій. Папаўненне  
прафесарска-вікладчыцкага сас-  
таву ажыццёўлялася за кошт пра-  
вядзення конкурсу на замынен-  
ніе вакантных пасад і прызначы-  
цца на працу асоб, якія закончылі аспі-  
рантуру ў ВНУ. Усяго на працу  
справаўдзачнага года было выбраны  
на конкурс 23 спецыялісты,  
сярод якіх — 3 доктары наўк, 2 прафесары, 8 кандыдаты наўк, 2  
дакторы і 21 чалавек стаў праца-  
ваць у ГДУ пасля заканчэння ВНУ  
і аспіранці.

Да выкладчыцкай работы ва-  
ніверсітэце па сумяшчэнню пры-  
сягваліся чатыры высокалі-  
фіканскія спецыялісты: 3 — з Інсты-  
тута матматаўкі АН БССР, 1 —  
з канструктарскага бюро ім. ака-  
дэміка А. А. Распеліца.

**Н**а пачатак 1974—1975 наў-  
чальчайнага года ў алпаведнас-  
ці з кантынгентам студэнтаў ўніверсітэту  
Мінізумам БССР зацверджана 443 штатныя адзінкі.  
Многі з іх, якія адзначаліся, запо-  
лучыліся з коштам прызначэння ві-  
кладчыкавых спецыялістў па кон-  
курсу з іншых месц рэспублікі і  
краіны, прымому на выкладчыцкую  
работу выпускніку нашага ўнівер-  
сітэту. У прыватнасці, у 1974 годзе  
на розных кафедрах ГДУ пакінута  
26 выпускнікі.

Больш шырокі стала выкары-  
стоўвачца магчымасць пасылкі на-  
зывных лепшых студэнтаў у МДУ,  
ЛДУ і іншых вядумыя ВНУ краіны  
для прызначэння і заканчэння ву-  
чебы па тых спецыялістычных, якія  
вельмі патрэбны ўніверсітэту. Гэ-  
та адна з перспектыўных магчы-  
масцей фармавання наўков-педа-  
гагічных кадраў малодшага звязна.

(Працяг на 3-й стар.).

**5-ГА СНЕЖНЯ —  
ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦІІ  
СССР**

На здымку: студэнтка трэцяго курса эканамічнага факультэта Люба Рамановіч (у цэнтры), якая з ўлялеща дэпутатам раённага Савета дэпутатаў працоўных, расказвае аднакурснікам аб сваёй дэпутацкай работе.

Фота А. Рудчанкі.



# ГАРАНТАВАНА АСНОЎНЫМ ЗАКОНАМ

З высокім пачуццем гордасці савецкі народ сустракае і адзначае Дзень Канстытуцыі СССР. У Асноўным законе Краіны Саветаў замацаваныя палітычныя завады нашага грамадства, упершыню ў свеце пабудаваныя сацыялістычны лад,

які ўвабраў у сябе прынцыпы сацыялістычнай дэмакратыі. Эканамічнае, сацыяльнае і палітычнае разыяжение народных мас, брацтва народу Саюза ССР, рабінаўпраў людзей працы, іх усебакое разыяние, апавесчаны гарантаваныя Канстытуцыі СССР.

Слаўны шлях барацьбы і перамог нашага народа непарывна звязаны з роскітам сацыялістычнай дэчакратыі, з актыўнымі ўдзеламі мільённых народных мас у вырашэні задач эканамічнай, палітычнай і культурнай важнасці ў жыцці краіны.

Дастаткова спаслаца на асобныя прыклады з жыцця нашага ўніверсітэта. Так, студэнтка эканамічнага факультэта Святлана Раждзественская з'яўляецца дэпутатам вышэйшага органа Савецкай улады распушлікі — Вярхоўнага Савета БССР, студэнтка гэтага ж факультэта Люба Рамановіч — дэпутат раённага Савета дэпутатаў працоўных. Студэнтка біёлага - глябагавага факультэта Раиса Патапава — дэпутат абласнога, а студэнтка гісторыка-філалагічнага факультэта Людміла Артамонава — гарадскога Савета дэпутатаў працоўных. Камуністычнай партыі, ажыц-

цяўляючы ленінскія запаветы, прайяўляе пастаянныя клопаты аб тым, каб наша сацыялістычнае дэмакратычнае пастаянне развівалася, каб кожны чалавек адчуваў сябе грамадзянінам у поўным сэнсе гэтага слова, быў зацікавленым у агульнанароднай спраўе, неёс за яе долю адказнасці.

Вялікай гісторычнай падзеяй у жыцці савецкай краіны з'яўляецца прыняцце распрацоўваемай новай Канстытуцыі СССР.

За гады, якія прыйшлі з часу прыняцця Канстытуцыі ў 1936 годзе ў разыўці нашага грамадства і ўсёй сусветнай сістэмы адбыліся прынцыпавыя змены. У нашай краіне пад кіруннімі партыі самададанай працай савецкіх людзей пабудавана разытве сацыялістычнае грамадства. Умацавалася міжнароднае становішча Савецкага Саюза. Усе гэтыя выдатныя змены знайдзіць сваё адлюстраванне ў новай Канстытуцыі СССР. Яна дапаможа савецкім людзям і працоўным усю свету лепш асэнсаваць нашы дасягненні, падвесці вынікі пройдзенага шляху, больш дакладна ўвайсці перспектывы разыўція савецкага сацыялістычнага грамадства, якое ўзяўнена крочыемі ленінскімі шляхамі да камунізму.

Вялікі ўклад у будаўніцтва камуністычнага грамадства павінна ўносіць наша слáдкая моладзь. У нашай краіне ёсць прайяўляючыя сапраўды балькоўскія клопаты. Юнакам і дзяўчынкам, дзяліцца на падзеях, не залежжаць ад прынадліжаніяў. Толькі ў нашым універсітэце на стацыйніры і заочна на набываючыя вышэйшую адукацыю амаль сем тысяч чалавек Варта заўажыць, што сярод іх цяпер пераважаюць жанчыны. Гэта сведчыць аб раўнаправінстве савецкіх людзей.

Для таго, каб студэнты пасляхова авалодвалі навукай, прымалі больш актыўныя ўдзел у грамадскай работе, пераважная большасць іх забяспечана стыпендый, інтэрнатам.

Сёня ўсе мы з вами бачым, што творчыя сілы народу ўладаюць — невычарпальная. І гэта прыдае нам яшчэ больш энергіі, энтузіазму для вырашэння новых і больш адказных задач, якія ставіцца перад савецкімі людзьмі Камуністычнай партыяй, яе ленінскі Цэнтральны Камітэт.

**Л. ПАНКОВА,  
член парткома ўніверсітэта,  
дэпутант кафедры гісторыі  
СССР і усэагульной гісторыі.**

## СУСТРЭЧА З БАЛГАРСКІМ ВУЧОНЫМ

З кожным годам расце папуляранасць нашага ўніверсітэта. У сячэй і часе сюды прыяджаюць вядомыя вучоныя не толькі нашай краіны, але і з-за рубяжа. Вось і недаўна госцем ГДУ быў прафесар, доктар геаграфічных навук, загадык кафедры галін і комплекснай прымысловасці геолага-геаграфічнага факультэта Сафійскай ўніверсітэта Ігнат Ігнатавіч Пенкай.

На сутрэны ў рэктораліце балгарскі вучоны жыве цікавіўся разыўціем ГДУ, яго персонал.

## ДА ЎВАГІ КУРАТАРАЎ

Паведамляеца прыкладная тэматыка палітычных інфармацыйных саюзаў студэнтаў ў снежні 1974 года.

**ПЫТАННІ ПАЛІТЫЧНАГА ЖЫЦЦЯ**  
САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ДЭМКАРТАЛІЯ — У ДЗЕЯННІ (5 снежня — Дзень Канстытуцыі СССР).

Матэрыялы па гэтыя тэме публікуюць усе газеты.

**ПЫТАННІ КАМУНІСТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ**

САВЕЦКІ ХАРАКТАР. З серыі гутарак аб савецкім ладзе жыцця (Аб высокіх ізданні-маральных якасцях савецкіх людзей — высокай грамадзянскасці, мужнасці, арганізаціі, калектывізме, беззапаветнай адданасці вялікай справе камунізму; расказыце аб стойкасці, мужнасці людзей у час супраўных суцькі са стыхіяй у перыяд паводкі ў Брэсцкай вобласці). Гл. газеты «Советская Беларуссия» за 19 лістапада 1974 г.

**РАЗУМНЫЯ ПАТРЭБНАСЦІ ЧАЛАВЕКА** (Аб выхаванні патрэбнасці творча працаўца, актыўнай і ўдзельнічай у грамадскіх палітычных фарміраванні ў кожнага савецкага чалавека разрабоўкавых назнавальнічых, высокіх маральных і эстэтычных патрэбнасцях).

Матэрыял публікуючы газета «Знанія юношства».

**ПЫТАННІ МІЖНАРОДНАГА ЖЫЦЦЯ**

ПАУСТАГОДЗЯ ПА САЦЫЯЛІСТЫЧНАМУ ШЛІХУ (Да 50-гадзіні Мангольскай Народнай Рэспублікі).

ЗА ДАЛЕІШАЕ ПАГЛЫБЛЕННЕ ПРАЦЭСУ РАЗРАДКІ МІЖНАРОДНАІ НАПРУЖНАСЦІ (Аб сутрэчы Генеральнага сакратара ЦК КПСС Л. I. Брэжнева з прэзідэнтам ЗША Дж. Фордам).

## РОДИНА

Окаймленная морями,  
В золote хлебах,  
Славная богатырьми,  
Белокаменным Кремлем.  
Ты легла: среди мелколесья,  
Средь рябиновых огней,  
Междy пихтовых поместий  
И кудрявых камышей...  
Широки твои просторы!  
Взглядом зорким не обнять  
Хлеба золотые горы  
И лесов большую рать.  
Мил мне лик безрез-красавиц,  
Что, собравшись у пруда,  
Развернули плавный танец

## Под мелодию дрозда...

...Здесь народ живет  
задорный  
На работе и в гульбе,  
Богатырской силой полный  
И любвию к Земле.  
Выди в поле. Ширь без  
края!  
Только говор тракторов  
Час от часа нарушает  
Наползающий покой.  
Только песни в тихий вечер  
Долетают с деревень  
И звенят у поднебесья,  
Как весенния капель.

Уладзімір СУСОЛКІН,  
студэнт 3-га курса  
геаграфічнага факультэта.

## ДА ВЫНІКАЎ ВЫСТАУКІ

## РАЎНЯЦЦА ЁСЦЬ НА КАГО

Журы падвяло вынікі 2-й выставкі доследна-канструктарскіх, тэхнічных і мастака-прыкладных работ студэнтаў і аспірантаў ўніверсітэта. На іх аснове выдадзеныя загад рэктара аба захаванні перамоўкай.

**ГАНАРОВЫМ ГРАМАТАМІ і ПРЭMІЯМІ УЗНАГАРОДЖАВАЦца:**

— студэнты чацвёртага курса фізічнага факультэта Г. Пакаштакі і М. Варушчанка за аптычныя кінаванты генератора на цвёрдым целе, якія прызнаюцца лепшай работай;

— студэнтка чацвёртага курса гісторыка-філалагічнага факультэта Г. Ніячава за цыкл мастакініх работ, якім прысуджана другое месца;

— студэнт чацвёртага курса факультэта фізічнага выхавання А. Гукаў за трэнажор для вызначэння ўважлівасці ў спартсменаў, якому прысуджана другое месца;

— студэнт трэцяга курса геалагічнага факультэта А. Кілеменка за комплекс аbstыяльвання для апрацоўкі горных парод (трэцяе месца);

— студэнткі навуковы гурток пры кафедры батанікі (стараста — студэнтка трэцяга курса М. Курбаская) за гербарый Прывілікага запаведніка (трэцяе месца);

## ГАНАРОВЫМ ГРАМАТАМІ:

старшыя выкладчыкі кафедры оптыкі Ф. А. Лашын, старшыя выкладчыкі кафедры фізіялогіі спорту і спартычнай медыцыны В. Д. Падасінаў і выкладчыкі гэтаі кафедры А. Баркоў, заг. кафедры батанікі прафесар А. Паламарчук, заг. кафедры агульнай геалогіі прафесар С. Д. Туроўскі, в. а. дацэнт кафедры галіновых эканомік Т. Д. Трапеўская, заг. лабаратарыя

гварджаўца

— студэнты даследна-канструктарскіх, тэхнічных і мастака-прыкладных работ!

На здымку: студэнты даследна-канструктарскіх, тэхнічных і мастака-прыкладных работ!



# ЗАДАЧЫ ВАЖНЫЕ, НАДЗЁННЫЕ

(Заканчение. Продолжение на 3-й стр.).

адказаў на іх. На яе думку, вельмі цікавыя лекцыі дацніка У. С. Сідарава. Яны не пакідаюць раўнадушнымі ні аднаго студэнта, у іх, як правіла, узімае шмат пытанняў, на якіх студэнты атрымліваюць вычарпальныя адказы.

На такім уроцішце правадзіць лекцыйныя занікі далёка не ўсе выкладчыкі. Таму варта шырэй распаўсюджваць вониць нашых лепіх педагогаў.

У сваіх выступленіях Т. І. Язэпава з заклапочнасцю гаварыла аб узмешченні працоўнай дысцыпліны сярод прафесарска-выкладчыкі і лабараторскага саставу, што будзе садзейніць больш паспяховаму вырашэнню стаячых перад універсітэтам задач.

Загады кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму дызяйн А. П. Мянчэрскі ў пачатку свайго выступленія расказаў аб рэспубліканскай нарадзе работнікаў кафедр грамадскіх навук вышэйшых навучальных установ Беларусь, якая праходзіла ў канцы кастрычніка ў Мінску і абмеркавала пастаўнікову ЦК КПСС «Аб работе ў Маскоўскім вышэйшым тэхнічным вучылішчы імя Э. Н. Баўмана і Сарапаўскім дзяржаўным універсітэтам імя М. Г. Чарнышэўскага па павышэнні ідэйна-тэарэтичнага узроўню выкладання грамадскіх навук». У гэтай сувязі адзначана неабходнасць далёшага палішчэння і ўдасканалення выкладання грамадскіх навук і ў іншым універсітэце, што патрабуе больш сур'ёзнага падбору кадруў на кафедры. Вялікае месца павінна быць уделена арганізаціі самастойнай работы студэнтаў пры вывучэнні грамадскіх дысцыплін.

Для самастойных заняткаў патрэбныя кабінеты. Аднак на прайзіту ўсяго дна яны занікі як паточноі аудыторыі. І хая было вырашана не займаць кабінетаў, сіправы не змяніліся. Умовы для самастойнай работы, адзначыў А. П. Мянчэрскі, па-сунтакі пагоршыліся.

Настала пары пра павышэній патрабаванняў да вывучэння навуковага камунізму і выясняення гэтай дысцыпліны на дзяржаўных экзаменах падзяліць на дзве самастойныя кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму.

Аб работе са студэнтамі, якія жывуць у інтэрнатах, расказала членка парткома А. В. Сапнікава. Яна называла праўзімы П. У. Жукава і Р. С. Мільчанкі — актыўных працападыстуў венція-партыяных ведаў, а таксама кандыдата мэдыцынскіх навук В. П. Дзядзініка, які регулярна выступаў ў інтэрнатах з лекцыямі на тэмы культуры быту, гігіені, медыцыны і г. д.

За апошні год большую заклапочанасць аб студэнтах, якія жывуць у інтэрнатах, начали прайглядзіць кабінеты, кафедры, куратары. Пры іх неспадрэднім узделе было праведзена нямала карысных мерапрыемстваў.

Аднак гэта толькі добрыя пачатак вялікай справы. А. В. Сапнікава ў дэталях гаварыла і

аб том, што яшчэ патрэбна зрабіць, каб інтэрнатаў для студэнтаў сапраўды родным домам, своеасаблівым цэнтрам метанакіраванай выхаваўчай работы.

А ёт том, што пэўная частка нашых выпускнікоў пакідае ўніверсітэт без начуць высокага грамадзянскага абавязку, гаварыў начальнік аддзела кадруў П. А. Савінскі. Сведчаннем гэтага з'яўляецца той факт, што некаторыя выпускнікі не з'яўляюцца на месца работы па размеркаванію, імкніца ў горад, шукаюць для сябе выгаднейшыя пасады. Асабліві гэта датычыць выпускнікоў факультэта філософіі.

П. А. Савінскі прывёў факты амараўных паводзін і сярод работнікіў тэхнічна-дапаможнага персанала. Ен адзначыў, што ў нас яшчэ слаба выкарстоўваюцца такія магутныя рэчы, як ўздзенія на парушальнікаў, як агульныя сходы падраздзяленіяў, амбэркаванне на прафбюро. Яны знайшлі сваёго чытача і сярод шырокіх колаў студэнтаў, настаўнікаў, супрацоўнікаў музеяў, усіх тых, хто захапляеца старажытнай гісторыяй роднага краю.

Пытанні захавання фінансавай дысцыпліны прысьцілі саёй выступлению галоўны бухгалтар універсітэта Р. К. Кацківа.

Намеснік старшыні спортклуба Б. А. Чабатароў расказаў аб том, як укаранізація ў жыццё новы Унесены закон комплекс ГПА.

Як бы падагульнікам было на нарадзе выступление рэктора ўніверсітэта Б. В. Бокуця. Барыс Васільевіч яшчэ раз падкрэсліў выключную важнасць паглыбленай спецыялізацыі студэнтаў. Треба брыкілад падзяліць на фізічнага факультэта, дзе гэтай справе зроблена вельмі многа.

Аб уядзеніі спецыялізацыі павінны прайглядзіць неабходную зацікаўленасць усіх дэканатаў і кафедр. Так, як із фізічнага факультэта, траба чашец запрашыць для чытания найбольш важных лекцій і спекуляцыі выдучных вучоных нашай рэспублікі і краіны.

Далей Б. В. Бокуць адзначыў, што спецыялізацыю траба ажыццяўляць з улікам попыту на рыхтумемых спецыялістамі. Будзе асабліва важным, калі большасць з іх зноўшчыц прымяненіем падыходаў з паспрацоўкай проблем, звязаных з Падлескім рэгіёнам.

Больш увагі траба дзяліць на падрэшткі выкладання навуковых даследаваній на аснове творчага супрацоўніцтва ўніверсітэта з рэспубліканскай Гісаючай Акадэміяй навук, умацавання сувязей з прафесійствамі.

Б. В. Бокуць у сваім выступленіі ўказаў на то, што надыходзіць пары падрэшткі да перавыбіраў загадчыкі кафедр, прафесарска-выкладчыкі, саставу. Гэта вельмі важны і адказны! Треба ў наступным вырашыць такіх таварышаў, якія здолеюць забесьпечыць высокі узроўень вучэбна-выхаваўчай і навукова-даследаваній работы, пазбавіць атых, хто займае за ўніверсітэцем месца без належнай аддачы.

На агульнаўнівёрсітэцкай вытворчай нарадзе прыняты разгорнуты пастаўнава, накіраваны на паспрацоўку вырашэнне ўсіх тых задач, якія пастаўлены партыяй і ўрадам перад універсітэцкай аддакцыяй на сучасным этапе яе развіцця.

Из апошні год большую заклапочанасць аб студэнтах, якія жывуць у інтэрнатах, начали прайглядзіць дэканаты, кафедры, куратары. Пры іх неспадрэднім узделе было праведзена нямала карысных мерапрыемстваў.

Аднак гэта толькі добрыя пачатак вялікай справы. А. В. Сапнікава ў дэталях гаварыла і

## ПАД КРЫТЫЧНЫМ ВУГЛОМ

## ДЗЕ Ж РЫХТАВАЦЦА ПРАКТЫКАНТАМ?

470 студэнтаў нашага ўніверсітэта зараў праходзіць вытворчую практику. Яны абавязаны даваць урокі па спецыялізацыі праўзімы аудыторыі і сышткі, працоўніц з вучнямі дадатковых занікі. Акрамя гэтага ў абавязкі практикантаў уваходзіць і пазакласна выхаваўчая работа.

Словам, спраў у практикантаў ўпраўляе членка парткома А. В. Сапнікава. Каб паспяхова хапасе. Каб паспяхова спраўліца з імі, патрабна падысклізная грунтуючая падрыхтоўка. І тут нельга абыцца без дапамогі кабінета педагогік і псехалогік, дзе ёсць неабходная для написання рефератаў, падрыхтоўкі ёгі д. метадычнай літаратуры. Аднак кафістата ёй не-

магчыма, бо кабінет на практыку ўсяго дна выкарстоўваецца для прайвізіі занікі як аудыторыя.

Мы лічым гэта яўна не нармальная з'явія, якую абіцяжвае практикантаў.

Хочацца верыць, што рэктор прыме меры для таго, каб кабінет педагогік і псехалогік выкарстоўваўся па-

свойму прызначэнню і тут быў створаны належныя ўмовы для самастойнай работы практикантаў.

В. БРЫЛЕУСКАЯ,  
В. КОЗЕЛ,  
З. ЮРЧАНКА,  
К. УСОВІЧ і інш.  
студэнты 5-га курса  
механікі — матэматычнага і гісторыка-  
філалагічнага факультэтаў.

## ЗА ПУЦЁЙКУ Ў ФІНАЛ

Пачаліся занальныя гульны на першынстве рэспублікі па волейболу сярод майданчынскіх студэнцікамі каманд вышэйшых навучальных установ Беларусь. У спартыўнай зале ГДУ за путьку ў фінал змагаюцца гаспадары пляцоўкі, валейбалісты Мінскага радытэхнічнага, Віцебскага тэхнілагічнага інстытутаў і Гомельскага філіяла.

Слаборыцці пачаліся супрацоўнікамі РТІ і БПІ. Без асаблівага напружэння з лікам 3:0 перамаглі мінчане. Затым на пляцоўку выйшлі студэнты ГДУ і Віцебляне. Гаты пайдынак праходзілі больш цікава, чым напірэдні, і прынеслі перамогу гаспадарам з лікам 3:1.

Сёня вызначацца пераможцы турніру.

Шмат прыёмных мінут прынеслі сезон на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзным першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І зноў Святлана аказаўася на вышыні. Упершыню выступаюць ў такім працедурным турніры, у парных разрадзе з мінскім спартакаўцам майстрам спорту Віктарам Конахам яны здолелі заваяваць гаранавае штоство месяца. Як сенсацыю першынства спецыялісты апанілі перамогу С. Асіповічу і В. Конахам над сёлетнімі чэмпіёнамі ВІСПСЛ М. Л. Маркавай і У. Нікіфаравым.

Цяпер Святлана рыхтуюцца на вышыні. Упершыню выступаюць у новых выпрабаваніях. 20

снегіўкі ў стадыёне турнір «Мінская весна», у якім прымушилі дзяліцца ўладальнікі майстрыствы воланісткі волана нашай краіны.

Асіпкова Імкненіца выступіла паспехова і на гэтым спаборніцтве.

Малады здольны спартсменцы быў дэверан абараняць гонар Беларусі на Усесаюзном першынстве, якое няду-

жыць на тэрыторыі